

Нацыянальная бібліятэка: УСЁ ІДЗЕ ПА ПЛАНУ

Бачачы на фотаздымках і ў тэлерэпартажах відарыс галоўнага корпуса Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, нарад ці хто здагадаеца, што на самай справе бібліятэка месціцца ажно ў шасці каліяровых памероў — у розных канцах горада — і зайнаме зараз больш як 19 тысяч квадратных метраў. І, напэўна, менавіта гэта «раскіданасць» фондаў (а гэта калія 8 мільёнаў экзэмпляраў дакументаў, прычым не толькі кніг, але і нотных сыштык, аўдыевізуальных запісаў, альбомаў жывапісу, электронных дакументаў) і катастрафічная няхватка месцаў сталі гаўноўнімі прычынамі, чаму было прынтыка рашэнне аб узвядзенні новага будынку нацыянальнай інтэлектуальнай скарбніцы.

«Рашэнне па будаўніцтве новага корпуса — адзінаемагчымае выйсце ў дадзенай сітуацыі, — адзначыў дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Раман Сцяпанавіч Матульскі. — Прыймы на ёўрапейскіх і нават сусветных меркавах наш архітэктурны праект, бяспрэчна, з'яўляеца самым лепшым. Тыдзень таму я прэзентаваў яго на 3-й міжнароднай канферэнцыі «Бібліятэка: інфармацыйная тэхналогія, новыя падходы і рашэнні», і магу сказаць адно: 1700 удзельнікаў прыкладна з 50 краін свету слухалі прэзентацыю з захапленнем, а некаторыя нават па-добрачу зайдзросці. Бо закладзеныя ў праект канструкцыйныя рашэнні дазволілі выкарыстоўваць самыя сучасныя тэхналогіі і аблучыць гэтае наведальнікай яканса і вельмі хутка».

У якім стане зараз знаходзіцца

будаўніцтва? Паводле слоў дырэктара РУП «Дырэकцыя па ўзвядзенню будынка Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь» Анатоля Вікторавіча Котава, на будаўнічыя работы ўжо паступілі сродкі памеры 20 мільярдаў беларускіх рублёў, у тым ліку калія 4 мільярдаў — за кошт дабрачынных паступлений на спрачахункі: усё згодна з графікам, ніякіх затрымак і скарагаў няма. Паводле праекта, агульны кошт будаўніцтва ацэньваецца ў 203 мільярды рублёў, але гэта лічба з цягам часу, аразумела, можа змяніцца.

Непасрэдныя выкананцы — будаўнікі — могуць пахваліцца тым, што амал «выйшлі на адзінку нуль», прасцей кажучы, завяршаючы фундамент. На гэта, звойваю, спатрэбілася 7 месяцаў кругласутачнай бесперыпнай працы. На рабочым фотаздымку з будоўлі бачна вялікае бетоннае кола, нібы след НЛА; так выглядае фундамент. А наперадзе — не менш напружаныя 25 месяцаў (нарматыўная працягласць будоўніцтва, па разліках спецыялістў, складае 71 месяц, але кіраўніцтва дзяржавы авабязала здаць праект за 32 — у 2,5 раза хутчэй). Яшчэ адна складаная задача — увасабленне геаметрычнай фігуры будынка. Арганізм будучай бібліятэкі складаецца як бы з дзвюх абсалютна розных частак: кнігасховіща ў выглядзе актаэдра-шара (60 метраў па папярочніку), узнятага высока над зямлём, і стылабата — ступенчата-малапавярховага адміністрацыйнага корпуса. І вельмі няпроста вылічыць, як зрабіць, каб 110-тоннае кнігасховіще — гэткі вялізны клубок на тонкай спіцы — было ўстойлівым і надзейным. І каб пры

гэтым будынак не здаваўся грувасткім і цяжкім, а пакідаў уражанне лёгкасці і зграбнасці. І працаўцаў — між іншым — неабходна абавяроючыся не на замежных, а на ўласнабеларускія будматэрыялы. Над вырашэннем канструктыйных задач праекта б'юцца лепшыя беларускія на-вукоўцы з Мінска, Брэста, Палацца.

Нехта спытае, хіба нельга было абмежавацца больш сціплымі праектамі, навошта ўсё рабіць з размарамі, няўжо ў нас столькі грошай? Такіх скептыкаў папрашу прыгадаць, што, па-першое, абранны праект у далёкім 1992 годзе перамог у конкурсе сярод 7 распрацовак з не-калькіх распушлівіць былога Саюза і быў прызнаны самым лепшым. Падруге: будаўніцтва ідзе з разлікам на будучынню: мы сапраўды не настолькі багатая дзяржава, каб да зволіць сабе праз 25 гадоў узвадзіць новую бібліятэку — каб перамясціць туды большы аўтём фондаў: у праекце гэта 14 мільёнаў дакументаў. А яе авабязкова давялося бы будаваць, калі б сёння зрабілі проста новы будынак на 8 мільёнаў дакументаў.

Ну і, нарэшце (і ў гэтым я пагаджуся з дырэктарам Нацбібліятэкі), бібліятэка — гэта не толькі сковішча інфармацыі, але і нейкі агульны сімвал, у якім важныя і вонкавая эстэтыка, і багаты змест. «Доля ўласных нацыянальных дакументаў у бібліятэках свету вельмі малая, большую частку складаюць замежныя. Так што аўтём Нацыянальнай бібліятэкі, — звойваю Раман Сцяпанавіч, — залежыць ад таго аўтёму інфармацыі, які мы хочам атрымаць ад свету».

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.